



Першы Беларускі Месячнік Сельскай Гаспадаркі.

ЗЪМЕСТ:

Зданьне мэліорацыі на „ўсходніх крэсах”	1
Ці трэба вапнаваць глебу	2
Прапа чытачоў „Сахі”	4
Як усунуць горач насен'ня лубіну	5
Некалькі ўваг аб няплоднасці кароў	6
Некалькі ўваг да культуры капусты	8
Парады для пачынаючых пч ляроў	10
Гаспадарчыя парады	13
Парады для гаспадынь	14
Ад чытача да чытача	15
Наша пошта	16

Цана асобнага нумару 30 гр.

ПРЫІМАЕЦЦА ПАДПІСКА
на сельска-гаспадарчую
часопісъ

„САХА“

на 1929 год.

Усе гадавыя падпішчыкі, атрымаюць апрача нумароў «Сахі» яшчэ кніжку з сялянскай бібліотэкі
«Як палепшыць пяшчаную глебу».

Тыя падпішчыкі, якія прышлюць адным пераказам падпіску на пяць нумароў—шосты дастануць дарма.

Пры гэтым нумары ўсім гадавым падпішчыкам «Сахі» высылаюцца пробкі насень-Браўншвэйскай і Ульмской капусты.

Гадавая падпіска 3 злоты.

На паўгоду . . 1 зл. 75 гр.

Адрэс Рэдакцыі: Вільні, Віленская вуліца № 8.

САХА

Першы Беларускі Месячнік Сельскай Гаспадаркі.

Заданьне мэліорацыі на „усходніх крэсах“.

Пасольня нядаўнай хвалі вайсковых асаднікаў і прыватных польскіх калёністаў, якія захвацілі лепшыя беларускія землі, шмат каму здавалася, што стаўся пералом у палітычным кірунку ў адношаньні да так званих «усходніх крэсаў». Думалася, што тая крыўда, якая зроблена адвечнаму ўладару сваей зямлі—беларускаму селяніну, кінулася ў вочы дзяржачым уладу ў сваіх руках.

Дэмагагічныя выкрыкі перад выбарчай акцыяй, што ня так даўно разнасяліся па нашай зямлі і якія абяцалі беларусам ня толькі «справядлівую» земельную реформу, але амаль не аддачу панскіх абшараў бяз выкупу — заціхлі. Зрабіўшы сабе пасольскія мандаты, «прыяпелі» пакрыўджаных на пяць гадоў пакінулі беларускую масу ў спакою, каб ізноў „пашкадаваць“ іх. Абаламучанае беларускае насельніцтва, яшчэ раз, разуверыўшыся ўмагчымасці палепшыць сваю долю шляхам «справядлівай» земельной реформы, масамі пакідае свае родныя гнёзды і аддае свой лёс у рукі агентаў, перавозачных іх за акіяны ў далёкую і незнаёмую Амерыку. Наплыў у край чужога элементу компенсуецца адлівам лепшых сыноў сваей зямлі, якія ня рэдка зусім палюць за сабой масты на Бацькаўшчыну.

А ў гэты момант на «усходніх крэсах» паволі пераводзяцца пры дапамозе мэліорацыі забалочаныя абшары на лугі і пахаці. Міліёны народных грошей кідаецца на багны, каб іх зрабіць удобнымі для культуры. Здавалася, што нам беларусам прыходзіцца ад гэтага цешыцца, бо калі ад нас і вырвана лепшая зямля, дык лішку рабочае сілы мы скіруем на гэтыя багны. Але...

Перад самымі пачаткамі працы па асушцы нашых балот, перад укладаннем яшчэ мэліорацыйнага пляну

нам ня было сякрэтам, для якой гэта мэты робіцца. Каб пацьвердзіць нашы дагадкі, прыводзім некаторыя тэзы з артыкулу „Gazety Rolničaj“: „Kolonizacja ziem wschodnich“:

„... Справа гэта (калёнізацыя) што раз больш становіцца актуальнай, бо пачатая мэліорацыя дае нам у найбліжэйшым часе новыя тэрэны для калёнізацыі.

Выдаочы што-год 20-25 мільёнаў на мэліорацыю і калёнізацыю Усходніх зямель, улатвім заданыне тэй арміі (калёністаў), бо ўзмацуем свой стан уласнасці і **сваё права да краю** (чорны наш), пра які не перастаюць марыць нашы суседзі. Ня можам сабе дазволіць на тое, каб польская люднасць з конгрэсоўкі эмігравала да Амэрыкі, а створаныя за агульна — польскія грошы годныя для земляробства абшары на Усходніх землях былі аддадзены толькі для мясцовага жыхарства.

Калёнізуючы ўсходня землі, мусім дбаць аб тое, каб на гэтых абшарах пасяліцца адпаведны элемент. У гэтых мэтах належыць даваць пяршэнства людзям жанатым. Асадніцтва павінна ісці групамі мінімум па 30 сямей, каб запясцічыць іх ад вынародаванья.

Праводзячы пляновую калёнізацыю, павінны угрунтаваць польскую дзяржаўнасць на ўсходніх землях цераз выселеныне калі 1.500.000 жыхараў з Польшчы!!...“

Вось думкі польскіх паноў, якія далей ужо ня хо-
чуць і скрываць свайго запраўднага аблічча. Вось думкі,
зъдзейсьненіне якіх ня прыдзецца нам чакаць. **1.500.000**
новых гасцей мусіць у хуткім часе чакаць і спаты-
каць на сваіх землях беларусы і украінцы.

Цікава, ці выйграюць ад гэтага інтэрэсы польскай дзяржаўнасці? Хіба — не!

Ці трэба вапнаваць глебу.

Хаця і да гэтага часу ў аграноміі вапнаваныю глебы надавалася вялікая ўвага, але практичнае ажыццяўленыне гэтага мерапрыемства было вельмі нязначнае. Падзолаватыя-ж глебы, да якіх адносяцца і нашы беларускія, вельмі патрабуюць вапнаваныя. Апрача гэтага, вапнаваныне глебы мае вялікае значэныне ў сувязі з ужыванынем мінеральных угнаенняў. Дзякініне мінеральных угнаенняў вялікае здзяйсняючым, калі не звышчыць кваснасць у глебе. Нашы падзолковыя глебы, у большасці выпадкаў, маюць гэтую кваснасць, якая шкодзіць росту культурных раслін. А да таго яшчэ такія мінеральныя ўгнаенны, як су-

пэрфасфат, сернакіслы амоній, каліева соль здольны самі дадаць кваснасьці ў глебу, зьнішчыць якую можна пры ўнясеньні ў глебу вапны, альбо крэйды. Трэба ад'значыць, што на абшары Беларусі знаходзіцца шмат выканняў з крэйдай, якія ва выніках паліевых досьледаў Турскай с.-г. дасьледчай станцыі, вельмі добра павялічваюць ураджай. Але да гэтага часу гэтыя выканні не адыхрываюць ніякай ролі ў практыцы сельскай гаспадаркі. Прычынай гэтага ня толькі была значная каштоўнасьць пуда крэйды (пры масавай распрацоўцы яны падзешавеюць), а галоўнае несъядомасць гаспадароў, чават блізка жывучых ад гэтых выканняў. Яны ня ведалі, што крэйду можна ўнасіць у глебу як угнаен্�не.

Напрыклад, каля вёскі Лазарэвічы (Быхаўскага раёну, Магілёўскай акругі) на правам баку р. Дняпра ёсьць выканні крэйды, дзе вельмі даўно распрацоўваюць саматужным спосабам крэйду. Сяляне, якія кожны год вырабляюць і прадаюць крэйду, казалі, што ніколі не спрабавалі унасіць яе ў глебу як угнаен্�не, і ня ведалі, што яны можна павялічыць ураджай. З гэтай крэйдай Турская дасьледчая станцыя ставіла паліевые досьледы, вынікі каторых часткова прыводзяцца ніжэй.

Крэйда была ўнесена пад авёс у 1926 г. з тым, каб прасачыць яе дзеян্�не і на канюшыне, падсеянай пад авёс. Глеба была слаба падзолкавая, супяшчаная, ва павышанай мясцовасці. Вынікі наступныя: авёс пасеву 1926 г. на кантрольнай дзялянцы даў ураджай 63 пуд. зерня і 82 пуд. саломы з гектару, а там, дзе ўнесена 120 пуд. крэйды на гектар., атрымана 67 пуд. зерня і $92\frac{1}{2}$ пуд. саломы. При баўку атрымалі 4 пуд. зерня і $10\frac{1}{2}$ пуд. саломы. Канюшыны (сена) на тым-же полі ў 1927 г. — на кантрольнай было 334 пуд., а на тым, дзе ўнесена год назад крэйда — 433 пуд. г. зн. больш, чым на кантрольнай на 99 пуд. з гект.

У першы год дзеян্�не крэйды было невялічкае, затое вялікая прыбаўка была на ўраджай канюшыны у наступным 1927 годзе. Калі падлічыць каштоўнасьць прыбаўкі ўрмджаю аўса і канюшыны і парашунаць са стратаю на крэйду, дык будзем мець: каштоўнасьць 120 пуд. крэйды 24 руб., прыбаўкі аўса атрымана на 10 р. 16 кап., канюшыны — 64 р. 30 к., усяго разам на 79 р. 46 кап. Адлічыўши кошт крэйды 24 руб., атрымаем чисты прыбытак 55 р. 46 к.

Прычым, галоўны прыбытак ад канюшыны быў на другі год. Ёсьць думка, што дзеян্�не яе ў глебе працягваецца на некалькі год.

У другім досьледзе, дзеялі парашунальня ў 1926 годзе была ўнесена вапна пад зімовае жыта, дзеян্�не якой сачылася ў 1927 годзе на жыце і ў 1928 г. на канюшыне,

Вынікі наступныя: зімовага жыта з кантрольнай дзялянкі атрымана, у пераліку на гектар, $57^{1/2}$ пуд. зерня і 95 п. саломы. А на ўгноенай 57 пудамі вапны — $75^{1/2}$ пуд. зерня і 136 пуд. саломы. Канюшыны (сена) у 1927 г. на тым-жа полі, на кантрольнай — 159 пуд., а на вапнавым — 241 пуд.

Вапна і на жыце і на канюшыне дала добрую прыбаўку — жыта 18 пуд. зерня і 41 пуд. саломы, а канюшыны 82 пуд. сена. Калі падлічыць каштоўнасць прыбавак ураджаяў за 2 гады і страту на вапну, дык будзем мець наступвае: каштоўнасць 57 пуд. вапны — 39 р. 90 к., каштоўнасць прыбавак ураджаяў — 39 р. 30 к., канюшыны 57 р. 40 к., а ўсяго 96 р. 70 к. Чисты прыбытак, — пасъля адлічэння 39 р. 90 к. патрачаных на вапну, будзе за 2 гады 56 р. 80 к.

Такім чынам, як вапна, так і крэйда на нашых супяшчаных глебах даюць павялічэнне ўраджаяў, якое ўпаўне апраўдвае сіраты на ўгнаенне і дае значны прыбытак.

„Плуг“ № 1 1919 г. Аграном В. Рубанаў.

Праца чытачоў „Сахі“

(Досьлед з калійной сольлю)

Ад веку наш селянін сядзіць на сваей зямлі, ад веку ён ле арэ, абсявае. Здавалася-б, што жыцьцё павінна было прымусіць нашага гаспадара натужыць усе свае як фізычныя так і духовыя сілы на атрыманье са свайго куска зямлі як найбольшага ўраджаю. Гэта ёсьць галоўным заданнем кожнага, нават самага адсталага земляроба.

Жывучы ў вёсцы, бачучы як б'еца наш селянін над сваім шнурком зямлі, ablіваючы яго крызвым потам, а потым увосень атрымлівае ураджай „бобку на бобку“ — з жахам думка адварачваецца ад гэтага глядзелішча. У гэту мінуту ўспамінаюцца тыя ўраджаі, якія прыходзіліся ў нямецкім пляну бачыць там. Якая розніца?

Працуючы як ваенпленны ў нямецкай добра пастаўленай гаспадарцы, я заўважыў, што там не шкадуюць рознага штучнага ўгнаення. Напр., там кладуць пад бульбу як хлеўны гной, так-сама дабаўляюць і калійную соль да 30 пуд на гектар. У нас з гэтым угнаеннем сяляне зусім не знаёмы.

Аднаго разу я меў гутарку з аграномам, які мне так-сама парадзіў класцы калійную соль пад корань-клубняплоды і на тых шнурох, дзе клаўся і кладзецца хлеўны гной, тлумачачы, што ўсе корачь-клубняплоды патрабуюць шмат калія (паташу).

У 1928 годзе вясной я, каб не наразіць сябе на стра ту, спрабаваў дзейнасць калійнага угнаення пад бульбу на сваіх шнурох. Дустаў 20 ф. 30 проц. калінай солі, я пасеяў яе за дзень перад пасадкай бульбы на двух шнурох па 10 ф. на кожны (плошчай па 24 кв. саж.).

Гной пад бульбу я выважу увесень і зараз-жа яго аборваю. Вынікі атрымаў вось якія: на першым куску я выкапаў бульбу з дзялянкі з калійнаю сольлю і з роўнай па плошчы контрольнай дзялянкі (без калійной солі). Першая дала 4 пуд. бульбы, другая—3 пуд. Розньніца 1 пуд, ці з дзесяціны 100 пуд. Трэба адзначыць, што першы шнур, як болей ніzkі па мейсцапалажэнню пацярпеў ад вымакання. На другім шнуру вынікі былі наступныя: дзялянка (у 24 кв. саж.) з калійнаю сольлю дала 9 п. 18 фун., а бяз солі—5 п. 11 ф.; розньніца 4 п. 7 ф., ці з дзесяціны 417 п. 20 ф.

Калі ablічыць кошт угнаення і кошт лішку бульбы дык чысты даход ад гэтага красамоўна сам за сябе скажа.

Гэтая вынікі бачыла наша вёска і пастанавіла ў будучым пераходзіць да ўгнаення бульбы калійнай сольлю.

Вось тут дазволю сабе звязрэцца да нашых чытачоў з просьбай. Калі мы любім свой працоўны народ і жадаем вызваліць яго з ярма нэндзы і паставіць на шлях будавання сабе будучыні на новых началах, дык трэба больш звязрнуць увагу на падобныя досьледы. Наш селянін цёмны, галаслоўным гутаркам яшчэ мала верыць, а як Тамаш Няверны, не паверыць, пакуль не пашчупае сваім пальцамі. Праца над досьледамі, думаецца, мае грамадзка-узгадаваўчыя характеристар і грэшна яе ігнараваць. Ня трэба затрымлівацца тут над бракам часу, навукі, бо калі мы любім сярмяжнага селяніна ня толькі на славах, дык і час і навуку да гэтае працы знойдзем. Карысна гэта праца нават і для асабістай карысьці, бо толькі цераз досьлед мы палепшым свой матэрыяльны быт.

Думаецца, што рэдакцыя "Сахі" ахвотна зъмесціць рэзультаты нашых досьледаў на старонках "Сахі", што прычыніцца да хутчэйшага адраджэння сельскае гаспадаркі нашага краю. Вёска Гароднікі. Пляхтур.

Ян усунуць горач насеньня лубіну.

Кожны гаспадар ужо ведае, што за расьліна лубін і якую ён прыносіць карысьць гаспадарцы. Апрача зяленае масы, якую мы заворваем для ўгнаення сваіх нівы, лубін дае яшчэ і зярнё, якое мае ў сабе шмат спажыўных частак. Па багацтву белковінаў і жыроў лубін шмат вышэй стаіць жыта, аўса і пшанічных вотрубей і на раўне з ма-

кухамі. Аднака-ж цана лубіну стаіць прыблізна на палову ніжэйшая.

Вось дзеля гэтага было-б пажаданым, каб нашы гаспадары замест прадаваць насеньне лубіну і купляць дарагія макухі ўжывалі ў корм жывёле лубін. Толькі тут на перашкодзе стаіць горач насеньня лубіну, ад чаго жывёла ня хоча яго есьці. Каб гэтую горач усувуць, раджу нашым чытачам вельмі прости спосаб адтарчыць насеньне лубіну. Дзеля гэтага я да бочки ці іншай шчыльна закрываемай пасудзіны насыпаю насеньне лубіну і заліваю яго гарачай вадой (варам), так каб ўсё зянё было вадой занята. Потым закрываецца шчыльна пасудзіна і закрытай пакідаецца мінут 45 - 50. Пасъля гэтага ваду зъліваюць і заліваюць халоднай вадой, таксама каб насеньне было ёй накрыта. Пры гэтым я дадаю на кожнае вядро вады 1 літр хлебнай закваскі. Выходзіць галя $1\frac{1}{4}$ ф. хлебнай муکі на 10 літраў вады. Трэба, каб гэта закваска была прыгатоўнена за дзень раней, каб мела большую сілу. Так заквшаное насеньне лубіну застаецца праз 3 дні з вадой, пасъля закваска зъліваецца і 3 разы прамываецца чыстай халоднай вадой. Па такой падрыхтоўцы насеньня лубіну, яно атрымлівае прыемна-квасны смак і ахвотна паядаецца жывёлай. Перад кармленнем трэба зянё лёгка патаўчы, ад чаго яно траціць сълізкасць, не паядаецца цалком і лепш ператраўліваецца ў страўных праходах жывёлы. На дзень больш 6-5 ф. даваць ня трэба, бо можа хутка прынесца. Раю спрабаваць эты спосаб і аб выніках патязліцца з чытачамі „Сахі“.

Ярэвішча—Ольсава

Падпішчык Іван Пушкарэвіч.

Некалькі уваг аб няплоднасці кароў.

Няплоднасць кароў часта наражае гаспадара на прырасць і страту, асабліва ў тых гаспадарках, дзе на карову перасталі глязець як толькі на машину для вырабу гною. Гаспадар, цергіць страту, не атрымліваючи ад каровы цялі і галоўнае — не атрымлівае поўнага ўдою малака. Калі гаспадарка мае збыт малака ў малачарную артэль або на рынак, дык тут з кішэні гаспадара ўцякаюць жывыя гроши. Няплоднасць кароў часта ў нашае вёсцы з'яўляецца ня толькі выпадкова, а прынімае шырокі разъмер.

Прычыны няплоднасці кароў бываюць розныя. Усе-парады дамарошчаных знахароў ня толькі прыносяць карысць, а часта дзеюць шкодна для каровы.

Часта тут іграе ролю церазъмернае кармленыне каровы, бо вядома, што сътая карова радзей запладняецца; хаяця працівалежная крайнасць так—сама ня приносіць пажаданых вынікаў.

Першае правіла для змагання з няплоднасцю каровы будзе адпаведны рух жывёлы. Пóтым некаторня гаспадары ў такіх выпадках пускаюць кроў, ад чаго паменшаецца церазъмерная палавая похаць у каровы і яна хутчэй запладняецца. Часта каровам, ня жадаючым запладніцца, зъмяняюць быка, ад чаго бывае усунуты прычыны неапладненія каровы. Ня варта кароў па адстаўцы ад быка загніць на пасцьбішча, а лепш ў хлеў, каб яе ізаляваць ад другіх кароў, якія могуць ізноў выклікаць у каровы палавую похаць. Практыкі-гаспадары съзвярджаюць, што ў часе похаці ня трэба карову ганяць да быка ўплаў цераз раку, бо халодная купанье адбіваеца на запладненію каровы.

Бывае, што прычынай няплоднасці каровы зъяўляецца квасная рэакцыя сълюзі, што цячэ ў часе похаці з маткі каровы. Кваснасць сълюзі забівае жыцьцёдзейнасць асеньня і робіць яго ня здольным да запладненія. Присутнасць гэтаяе кваснасці лёгка узнаецца пры помачы сіняе лакмусовае паперкі (можна дастаць у кожнай аптэцы). Калі гэту сінюю паперу абмакнуць у сълюзь, дык сіняя папера зъмяняе свой колер на ружовы. Гэта зъмена колеру съведчыць аб присутнасці шкоднага квасу, што, трэба думаць, і зъяўляецца прычынай няплоднасці каровы. Кваснасць гэту лёгка абязшкодзіць і гэтым самым усуунуць прычыны няплоднасці каровы. Для гэтага бярэцца слабы рапчын соды і ўпрыскваецца ў матку за гадзіну да станоўкі каровы да быка. Вынікі такая няскладная апэрацыя дае амаль заўсёды памыснія.

Трэба ад'значыць, што цялушки — блізьняты найчасцей трудна запладняюцца, між тым бычкі — блізьняты болей здольны да запладненія. Гэтыя асаблівасці блізьнят — цялят трэба браць пад увагу, калі гаспадар думае такіх цялят пакідаць на племя.

Калі пералічаныя сродкі не памагаюць тут, дык трэба зъявірануцца за дапамогай вэтэрынара. Часта малая і лёгкая апэрацыя тут памагае бядзе.

У апошнія часы проціў бязплоднасці добра дзеіць ужываныне прышчэпкі, якія робяцца два разы з тыднёвым перарывам; галасы з практикі гавораць на карысць такой апэрацыі.

Некалькі уваг да культуры капусты.

Капуста займае пачснае месца сярод іншых страў на сялянскім стале, з якога яна ня сходзіць амаль круглы год. Не абмылімся, калі яе назавём нашай нацыянальнай стравай. Дык ніяма нічога дзіўнага, што з надыходам вясны нашы гаспадыні пачынаюць кіапаціца аб набыцці насенія капусты, выбару месца для расадніка. І хаты часам аддаюць гадоўлі капусты і досыць увагі, але яна на вёсцы нешта ня любіць расьці.

Звычайна ў нас пад капусту адпускаюць адно месца, якое атрымала назоў капусьніка. Тут што год кладзецца гной і тут цэлымі дзесяткамі гадоў садзіцца капуста.

Капусьнік з восені не арэцца і качарыжкі з рознымі сарнякамі пакідаюцца на лехах аж да самея вясны. Тут-же зімуюць і шкоднікі капусты, якія, як толькі будзе пасаджана яна на лехі, пачынаюць ёй „апякавацца“, пакідаючы увосень гаспадару адны качарыжкі.

Часам можна бачыць цікавыя забабоны пры пасадцы капусты на лехі: на першай лясе спачатку садзіцца куст краівы, абкручены атамалкай і анучай, каб „абмануць“ рыбацтва і кладзецца камень, каб капуста давала цвёрдзяя качаны як каменьне. Гэта робяць „самыя перадавыя“ гаспадыні нашае вёскі.

Пасадка робіцца пры дапамозе кала, якім робіцца ямкі і ў яе садзіцца расадзіна. Пульхненіне зямлі на лехах ніколі ня робіцца, лехі робяцца і на сухіх грунтах высокія, ня гледзячы на тое, што капуста для свайго росту патрабуе вады, якой высокія лехі на сухіх глебах даць ня могуць. Як толькі лісьце капусты падрасьце, яго стараюцца заразжа абламаць для кухні, або на ахрап'е для сывіней, перашкаджаючы поўнаму сфарміраванью качана.

Так гадуеўца ў нас капуста, а з вынікамі такой гадоўлі хіба ведае чытач.

У гэтym нарыйсе маю на мэце не агляд, як у нас гадуеўца капусту, з чым напэўна сялянін знаёмы ня горш аўтара гэтага артыкулу, а як яе трэба гадаваць, каб увесень зьбіраць не качарыжкі, а качаны, калі і ня такія, як каменьне, але смачныя і годныя ня толькі для свайго ўжытку, а і для прадажы на рынку. Скажу, што калі істніе збыт капусты, дык гадоўлю яе трэба лічыць вельмі прыбытовай і яна можа там дап'яцца даход у некалькі разоў большы, чым іншая гародніна.

Выбар сорту капусты трэба лічыць важнай справай. Калі гаспадар мае на мэце атрыманьне як найбольшы ураджай капусты, а не задавален'не капрызу рынку, дык для гэтага трэба лічыць найбольш падыходзячымі сартамі поз-

ныя, як напрыклад белакачаная капуста **Браўншвейская** ці **Ульмская** *)

Можа гадзіцца і наша мясцовая капуста, якою сяляне з даўнага часу карыстаюцца, калі да гэтага вёўся правільны падбор качаноў для высадак, пакідаючы для гэтага качаны на ніскіх і тоўстых качарыжках, круглыя, цвёрдныя і з прыгожымі лісціямі.

Гадоўля расады. Позныя сарты капусты (як мы ад'значылі — яны і больш ураджайныя) да поўнага сферміравання качаноў патрабуюць часу каля 150 дзён. Гэта асаблівасць капусты прымушае яе сеяць не на лехі, а перш гадаваць яе ў цёплых расадніках. Ад таго, якую вырасцім мы расаду — залежыць і ураджай качаноў. Калі-б мы садзілі капусту проста на лехі, дык гэту работу прышлося бы выконваць тады, калі на дварэ стаіць ужо цёплая па-ра і гэтым самым падвясьці капусту пад марозы. Вось дзеяя чаго мы мусім мець хаты і дзяшовыя расаднікі.

Пабудова расаднікаў і дагляд за расадай. Калі мы хочам пабудаваць прости і дзяшовы расаднік, дык для гэтага можна скарыстаць непатрэбныя ў гаспадарцы старыя дошкі, якія зьбіваюцца на манер скрынкі (бяз дна і пакрышкі). Разъмер гэтае скрынкі залежыць ад колькасці расады. Калі мы думаем вырашчаць расаду толькі для сва-еї гаспадаркі, дык расаднік можна збудаваць каля 2-х арш. даўжынёй і 1 з пал. ар. шырынёй і ўышку каля 1 ар. Адзін бок мусіць быць пахілым на поўдзень, каб расаднік улаўліваў як магчыма больш сонечных праменіньяў. Расаднік налажыць добра перапрэўшым гноем вяр. 8 таў-щынёй і гноем аблажыць съценкі яго з надворку. Калі перапрэўшага гною німа, дык трэба прыгатавіць яго загадзьдзяя. Для гэтага гной выкідаецца за 3-4 тыдні з хлява на вольнае месца і яго паліваюць, каб ён хутчэй перагараў. У расадніку перагарэўшы гной утаптываць нельга. На паверх гною кладзецца слой зямлі 5-6 вяр. Зямля бя-рэцца ураджайная, добра ўгноеная. Цераз два дні можна ўжо сеяць несеньне капусты, якое закрываюць спэцыяльна зробленымі з саломы матамі. Калі тут гаспадар не пашка-дзе часу і трохі працы, дык замест матаў можна накры-ваць расаднік рамамі са шклом. Апошніе ў рамы ўкладаецца з дробных кусочкамі. На дзень маты з расадніка зды-маюцца, каб даць доступу паветру ў расаднік.

У расадніку дагляд за расадай невялікі. Паліўка яго робіцца рэдка. Лепш для гэтага папырскаць цёплаватай вадой венікам. Для больш шпаркага росту расады, можна зямлю ўгноіць чылійскай ці амонавай сялетрай, для

*) Пробкі гэтых сортав для азнаймленія рэдакцыя пасылае сва-ім гадавым падпішчыкам, прыслаўшым плату да 25.ІІ.

чаго бярэцца з разылікам на квадратовую плошчу ня больш $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ ф. сялетры. Сялетра, што ўжываецца для мяса — ня годна.

Паложаны гной на дно расадніка грэе зямлю, а зверху ад холаду абараняюць маты ці шкляная рама. Расада ў такім расадніку не баіца нават і выпадкова выпаўшага сънегу.

Далейшы агляд культуры капусты зробім у наступных нумарох „Сахі“. **Малады Гаспадар.**

Парады для пачынаючых пчаляроў.

Мален'кая істота-пчала яшчэ мала зварачвае на сябе ўвагу нашых земляробаў. Часам нават можна пачуць прыкрую прымавіску: „дрэнь пчолы, дрэнь мёд — хто іх вондзіць — дрэнь і тог.“ Трэба думаць, што гэта прымавіска склалася дзякуючы нязнанью тэй карысці, якую прыносіць гэты маленікі авадзень сельскай гаспадарцы.

Кожны з нас бачыў, як часта працоўная пчолка прылітае за мёдам і пылком да краскі ў нашым садку ці гародзе, але мала задумаваўся, што яна гэтым за сок добра адплачвае расылінды. Ніякі людзкі розум ня мог бы так спрытна скамбінаваць адносіны некаторых прадстаўнікоў жывой прыроды, як апошняя зрабіла з пчалой і расылінкай. Пчолка, прылітаючы да расылінкі за нектарам, сама гэтага ня ведаючы, пераносіць пылок з мужскіх органаў краскі на жаночыя — гэтым самым памагае краскам апладніцца. Сама расылінка прыгатаўляе для пчалы нектар, каб лепш яе прывабіць, прыдае краскам ласкаючы вока колер і прыемны пах. Вось тут трэба ад'значыць, што мыліцца чалавек, калі ён лічыць прыгожыя краскі з пахучым зраматам за падарунак прыроды сцэціяльна яму. Нямой прыродзе, як гэта ня больша людзкой гордасці, безразылічны нашы эстэтычныя патрэбнасці.

Праўда, каб ня было мёду і пылку, дык ня было бы і пчолаў, але каб ня было апошніх, дык шмат наших культурных расылінак аставаліся незаплодненымі.

Возьмем прыклад: калі ў Аўстраліі ня было пчол, дык ураджайнасць садоў і некаторых раселін была самая нізкая. Сколькі не працавалі над павышэннем ураджайнасці гэтых раселін спэцыялісты, але вынікі іх старанняў былі нікчэмныя, пакуль туды не прывязалі пчалу.

Вось дзеяя чаго нашы гаспадары, будучы і не пчаляроў, мусіць звязрнуць больш увагі на пчолку, якую трэба лічыць саюзнікам земляроба і садавода. Гэты малевікі, але працавіты саюзнік дае нам ня толькі салодкі мёд і воск, але і павялічвае нашы ураджаі.

Шкада, пчалярства на Беларусі ўсё яшчэ знаходзіцца ў занядзе, хоць маем мы і адпаведныя для яго ўмовы. Мы яшчэ мала любім пасеку і часта ня маем пачатковых знаніняў, як за гэта прыніцца.

У ізтым нарысе я хачу падзяліцца з нашымі чытачамі тымі парадамі, якія я сам здабыў у галіне пчалярства, хачу пагутарыць з пачынаючымі пчалярамі, якія ўжо маюць ахвоту да працы на пасецы, як за гэта прыніцца з першага разу.

Лічу, што пасьпех у працы на пасецы будзе галоўным чынам залежыць ад ахвоты да яе пчаляра і яго замілаванья да пчалы. Калі мы і былі съведкамі, што ў кагосьці пчолы „не вядуцца”, дык тут прычыну шукаем ня ў якіх-то там „таемнасцях”, ня ў „щасльвай руцэ”, а ў тым, што пачынаючы пчаляр ня мёў ахвоты да працы, ня любіў яе і ня любіў пчолак.

Хто жадаў-бы завесіці пасеку, той мусіць перш добра пазнаёміцца на практицы ў суседа-пчаляра з вульлем, жыццём пчалы і пчалярскімі прыладамі. Лепш паўчыцца ў пчаляра, які вядзе пасеку па навейшаму спосбу, як больш аплатнаму. Калі ёсьць магчымасць пабыць на пчалярскіх курсах, дык гэту магчымасць заўсёды ня трэба ўпускаць.

Пачынаць пчалераваць трэба з малога: з 2-х — 3-х вульляў. Шмат карысней купляць пчол напачатак з гатовымі вульлямі. Часам для набыцця пчол будзе адпаведным вясна — сакавік — красавік месяцы (март-апрэль) У гэты час пчолы пачынаюць прафілактіку да больш рухлівага жыцця, а вартасць вульля, сілу пчалінай сям'і лягчэй узнаець. Цана вульля з пчаламі мусіць залежыць ад колькасці зачэрўленых рамак, запасу мёду і вартасці самога вульля. Нельга запярэчыць, што ўвесень можна таней купіць вулей з пчоламі, але тут важна, асабліва для пачынаючага пчаляра, рызыка перазімоўванья пчол. З купляй пчол найлепш пачыначаму пчаляру парадзіцца са старым практичным пчаляром. Тут трэба памятаць, што калі пчолы купляюцца ў часе лёту за сокам, дык блізка пастаўленыя калі старога месца, могуць заліцець на першое месца стаянкі і астануцца пры матцы толькі маладыя пчолкі і чэрва. Ставіць на новае месца вульлей блізка калі старога можна толькі увесень, або вясной, пакуль яны не выляталі з вульля за мядовай узяткай.

Месца для стаянкі вульля павінна быць захована ад паўночных вястроў. Тут трэба таксама браць пад увагу блізкасць мёдадайніх расльін, з якіх пчала будзе браць нектар і перарабляць яго ў мёд. Неразумна закладаць па-

секу блізка суседняй, бо тут адны пчолы будуць перашкаджаць другім.

Ставячы вульлі, трэба браць па увагу, што каля праходнага месца людзі будуць часта дражніць пчол, а апошнія іх жаліць, за што гаспадар можа адказваць перад судом.

Вульлі пажадана ставіць у рад і абавязкава лёткамі на поўдзень. Колькасьць вульлёў на адной пасецы залежыць ад мёдадайных расылін, якія растуць недалёка пасекі.

Калі маецца небясьпека ад летавых упалаў, ад якіх воск і мёд растапліваюцца, вульлі трэба ставіць пад аховай цені дрэў. У гэты час трэба сачыць, каб вочкі вульля былі широка адкрыты, каб сярэдзіна вульля добра праветрывалася і каб пчолы мелі сваёны ўваход і выхад з вульля. Калі ў вульлі паветра сьпёртае, дык пчолы вылазяць з вульля і зьбіваюцца ў масы.

Кожны вулей мусіць стаяць не на зямлі, а на якой небудзь падставе, бо спод хутка гніе і гаспадар церпіць страту. Калі вулей стаіць на зямлі, дык трава зарастае вочка і затрудняе уваход і выхад пчолам. Вулей павінен быць трохі скілены наперад, каб вада съцякала на зямлю, а не скатывалася да сярэдзіны вульля.

Кожны пачынаючы пчаляр баіцца ўкусу пчол і ня ведае, як з імі абыходзіцца. Вось тут трэба прызыгтацца самому да пчол і пчолы прызвучаюцца да пчаляра. Першая умова-спакой. Усе рухі і работы каля вульля мусіць быць спакойныя. А каб часам пчала ня ўкусіла, трэба надзець на твар сетку.*)

Прызвучаівца да пчол трэба паступова. Калі пчала сядзе на пчаляра—трэба быць спакойным, дык тады рэдка калі ўкусіць. Не ў якім выпадку ў гэты момент нельга ўцякаць, бо пчала прыймае ўцякаючага за свайго ворага і ўжаліць. Калі адвага пачынаючага пчаляра прападае, дык адступі ад вульля непрыкметна і стань нярухонным, бо пчолы блізарукі і ня ўбачаць чалавека. Так паволі і пчаляр і пчолы ўзаемна прызвучаюцца адны да другога.

Часам цры рабоце ў вульлі пчол можна трохі і пастрашыць, дзеля чаго іх падкурваюць дымам.

Малады пчаляр
сябра Беларускага Пчалярскага Т-ва „Пчала.“

*) Сетку і іншыя прадметы можна набыць ад Беларускага Пчалярскага Т-ва „Пчала“ (Віленская вул. 8) у якую кожны съядомы пчаляр мусіць запісацца сябрам. Паявы ўзнос выпосіць 10 зл., упісныя 2 зл. і сяброўская кніжка 1 зл.

Гаспадарчыя парады.

Пытанье. Мой сусед пракапаў роў для стоку вады. Я таксама згадзіўся пракапаць роў цераз свой вучастак зямлі, але другі мой сусед ня хоча капаць і гэтым самым перашкаджае стоку вады з іншых вучасткаў. Я хачу на свой кошт пракапаць цераз ґрунт упорочывага суседа роў, але сусед гразіць мне, як за самапраўства, судовым працэсам.

Прашу парады, куды я маю звязрнуцца за дапамогай, каб прымусіць майго суседа арабіць роў у мэтах асушкі вышэй ляжачых вучасткаў зямлі, якія ўжо пачынаюць забалачвацца.

Антон Левік.

Адказ. Водныя справы разглядаюцца ў Польшчы *Ustawa Wodna z r. 1922 (Dz. Ust. Nr 102 z r. 1922)*. Згодна арт. 45 гэтай уставы для атводу вады па чужым ґрунтам трэба мець дазвол Воднай Улады (Староста - I інстанцыя і Ваевода — II інстанцыя).

Калі вада ня можа быць інакш спушчана, як толькі цераз чужыя ґрунты, дык па атрыманью дазволу на спуск вады цераз вучастак суседа, апошні ня мае права перашкаджаць у капаныні рава. Калі тут могуць паўстаць якія-небудзь страты, дык разъмер іх вызначаюцца Воднай Улада.

Пытанье. Маю ахвоту завясьці ў сябе земляную грушу. Парадзьце, дзе яе дастаць і па якой цене.

Л. Н.

Адказ. Земляную грушу (*Helianthus tuberosus*) можна дастаць у Вільні па 75 грошэй кілёр. на месцы — *Wilno, Wielka 15 (Szwarcowy 1.) S. Wilpiszewski*. Прадаецца, як толькі зямля адтасе, бо цяпер яна знаходзіцца ў зямлі.

Пытанье. Пад якія культуры надаецца попел і ці гадзіцца попел з каменага вугаля, як угнаен'не.

К. Сьветавастокаў.

Адказ. Попел добра надаецца для гародніны і сенажацця. З каменага вугаля попел таксама добрае ўгнаен'не, але, калі ён ляжаў пад дажджом, дык вартасць яго даходзіць да мінімума.

Пытанье. У нас ня можа добра расьці цыбуля, а якая расьце, дык ідзе ў пукі. Парадзьце, што трэба рабіць.

Мікалай Буднік.

Адказ. У наступным нумары даём аб культуры цыбулі спэцыяльны артыкул. Практыкі даводзяць, што цыбуля, перахованая зімой у сухім месцы, менш дае пукоў. Цыбуля ня любіць калі сашчыкаюць лісьцё яе ў часе росту, што любяць рабіць нашы гаспадыні.

Пытаньне. Калі лепш вывозіць гной пад бульбу?

В. Сыч.

Адказ. На падобныя пытаньні рэдакцыя „Сахі“ давала некалькі раз адказ. Пісаць у кожным нумару адно і тое самае — ня цікава для старых нашых падпіштыкаў. Глядзеце гаспадарчы парады № 10 за 1928 г.

Пытаньне. Ці варта ў нас закладаць водныя супалкі і чаго гэтym можна дасягнуць?

А. Салюк.

Адказ. Пытаньне для рэдакцыі незразумелае. Калі маюцца варункі, вымагаючыя асушкі балот і урэгуляваньня водаў, што затяплююць ваши сенажаці і палі, — дык гэта можна зрабіць толькі пры дапамозе водных супалак. Там, дзе непасілах адному — дык пасіле грамадзе. Асабліва важна тут, што урад мае дапагмагчы такім супалкам кредитам у разьмеры $\frac{2}{3}$, а то і ўсіх страт. У Вашым пісьме высказаваецца думка, што гэтym воднымі супалкамі Вас хочуць скарысць для іншых мэтаў. Ну, на гэта мы парадзіць ня маём чаго. Здаецца, беларус ужо ведае сваю мэту і яго ні чым не абаламуціш. У гэтym з горкім вопытам шмат хто пераканаўся.

Парады для гаспадынъ.

Як прыгатовіць францускі сыр „бры.“

Сыр „бры“ па гарадох высока цэніцца. Дзякуючы прастому спосабу яго прыгатаўлення, раім гэтym заніцца нашым сялянкам. Маючы некалькі бутэляк малака, ужо можна прыгатовіць гэты сыр.

Прафэсар С. Парашчук у сваей кнізе „Што можна прыгатаваць з малака“ (Менск, Дзяржаўнае Выдавецтва) дае наступныя парады для прыгатаўлення гэтага смачнага і каштоўнага сыра.

„Малако грэюць да 28—30° Ц. і заквашваюць яго у якой небудзь пасудзіне малой колькасцю січужнай сырнай закваскі з такім разылікам, каб малако скруцілася на працягу 3—4 гадзін. Малако добра перамешваеца разам з закваскай і пакідаецца ў спакоі пакуль вя скруціцца.

Пасудзіна пакрываеца тканінай, каб засыцерагчы ад хуткага ахалоджвання. Калі малако скруціцца і набудзе выгляд сараквашы, тады раскладаюцца тварожны ў формы.

Круглыя, ніzkія, але шырокія блішаныя і бяздонныя формы кладуцца на саламянныя падсыцілкі, якія знаходзяцца на чатырохкутных дошках. При дапамозе пlyткай ложкі з атрыманай салодкай сараквашы здымаяць ценькімі пластамі згусткі і ўкладаюць іх пластамі ў форму, пакуль не напоўніцца.

Пасъля гэтага на першую форму кладуць другую і, урэшце, трэцюю, паступова напаўняючы іх пластамі тварожны.

Досыць хутка сыраватка з формы съякае, тварожна ўшчыльняецца, асядзе так, што верхняя форма апарожніваецца. Тады яе здымаяць і на паверх другой формы кладуць саломянную пасъцілку і дошку, пасъля гэтага формы пераварочваюць. Далей сырватка прадаўжае съякаць, сырная маса яшчэ больш гусьцее і, такім чынам, апаражнівецца і другая форма.

Пасъля гэтага сырок пераварочваюць у форме яшчэ некалькі разоў. Праз 2 сутак атварожная маса ў форме лепш ушчыльняецца, тады форма здымаетца і атрыманы сыркі астаўляюцца на суткі, каб абветрыліся. Пасъля гэтага сыркі соліцца. Каб добра пасаліць, трэба іх абсыпаць ценькім пластом дробнай солі, а праз 6 гадзін пераварочваюцца для саленія другога боку. Гэткае саленіне робіцца на працягу 2 дзён і, пасъля 3 дзён, яны пераносяцца ў сухі халаднаваты пакой, тэмпература ў якім павінна быць $13-14^{\circ}$ Ц. Сыркі павінны ляжаць на саламяных пасъцілках і штодня пераварочваюцца. У гэтым памешканьні праз 2-3 дні сыркі спачатку пакрываюцца белай, а потым блакітнай цвільлю. Калі ўсе сыркі пакрываюцца блакітнай цвільлю, іх выносяць у склеп, г. зн. у сырое хладнаватае памешканье, дзе тэмпература $10-12^{\circ}$ Ц. У склепе сыркі штодня пераварочваюцца і кладуцца на дошчачкі, пры гэтым цвіль паступова прападае, і сыркі пакрываюцца цынамонавым (оранжевым) пластом. У гэты час пры разрэзе сырка відаць, як цеста яго жаўцее ад знадворных пластоў да сярэдзіны. Для поўнай съпеласці сыра „бры“ патрэбна $30-35$ дзён, хоць у нас з ахвотай купляюць і 2-х тыднёвую. Сыркі завёртваюць пэргаментам або алавянай паперай і ўкладаюць у драўляныя каробкі.

З 1 пуда малака выходзіць каля 5 з паловою фунтаў гэтага сырку. Яго можна прыгатаўляць як з чыстага, так і з зынятага і напалову зынятага малака. Бязумоўна, найбольш каштоўным і смачным лічыцца сыр, што прыгатаваны з чыстага малака.

Ад чытача да чытача.

Трэці год я выпісваю і чытаю суседзям і знаёмым „Саху“. Шкадую, што яна маленская і выходзіць толькі адзін раз у месяц.

На маё запытаньне ў рэдакцыі: „пры якіх варунках магчыма было-б „Саху“ павялічыць“ — атрымаў прости ад-

каз: „пры павялічэнні ліку падпішчыкаў“.

Вось паважаныя чытачы, падумаем над апошнімі славамі і пашукаем віноўных тут.

Вядома, што наш працоўны народ пляцецца ў хвасьце іншых народаў; яго шмат дзе трэба будзіць і падахвочваць да працы. Хто ж гэта зробіць? Ці-ж ня напі гэта грамадзкі абавязак?

Мыліцца той, хто думае, што палягчэнне матэрняльнага быту дробнага гаспадара адаптне яго ад змагання за грамадкія справы, усёліць у яго мяшчанская пагляды на рэчи.

Каб даказаць бяспадстаўнасць падобных думак—паглядлімо навокал і зауважым, што якраз больш сярод галодных расьце здрадніцкая спэкуляцыя, што якраз галодная ня здольны да змагання на доўгі час, хутчэй здаюць свае пазыцыі, хутчэй дэмаралізуюцца.

Пераконаны ў tym, што палягчэнне эканамічнага быту нашага дробнага гаспадара дасць яму больш энэргіі і вытрываласці на змаганне да перамогі за сацыяльныя і нацыянальныя інтэрэсы нашага краю і за агульна людзіцкія ідэалы. Ня трэба вузка глядзець на справы і ня будзем гэтым адпіхадзь ад сябе момент нашага вызвалення, што настане разам з паляпшэннем матэрняльнага быту нашага селяніна. Гэта трэба ўжо зразумець.

Вось, калі мы пачуваєм сябе гатовымі да грамадзкай справы, дык мусім сябе і трохі патурбаваць, хаця-б з пра-пагандай сваей роднай прэсы, з ідэалёгіяй якой згаджаемся. Ці-ж гэта так трудна?

Сталы падпішчык „Сахі“.

Наша пошта.

Івану Пушкарэвічу. „Маланка“ і газета „Да Працы“ па незалежных ад іх прычынах пакуль што ня выходзяць. Час выходу іх рэдакцыі „Сахі“ не вядомы.

Самсоніку Ігнату. Пяць зл. для рэдакцыі газэты „Да Працы“ атрымалі. Пакуль што іх не перадалі. Што з імі рабіць?

Пётру Касінскаму. 1 зл. 10 гр. у беларускую кнігарню (Вострабрамская 1) перадалі.

Сяргею Кату. Пробкі заводзкага несенія высылаюцца толькі гадавым падпішчыкам, прыслаўшым падпіску 3 зл. на 1929 г. да 25 лютага г. г. Кніжку вышлем з наступнымі нумарамі.

Цэны у Вільні 23 II.1929 г.

Жытка 100 кілограмаў	40.00 — 39.00
Ячмень " " " " "	40.00 — 33.00
Авёс " " " " "	35.00 — 32.00
Вотрубі пшоніны " " " " "	32.00 — 30.00
жытнія " " " " "	30.00 — 29.00
Сена	18.00 — 12.00
Салома	12.00 — 10.00
Масла салёнае 1 кілгр.	6.00 — 5.00
Масла сэпаратнае " " " " "	7.50 — 6.00
Сир " " " " "	2.50 — 1.50
Малако літр	0.45 — 0.35
Яйкі 10 шт.	3.20 — 2.50
Дзяляр — 8.89—8.86	
Залаты рубель — 4.63—4.60.	

Новыя кніжкі па каапэрацыі.

Вышлі з друку і прадаюцца: 1) брашура «Спажывецкі каапэратыў і праца ў ім» (30 гр.) і 2) «Сяброўская кніжка» Беларускага Спажывецкага Каапэратыву (10 гр.).

Галоўны склад: Вільня, Віленская 8. (Беларускі Каапэратыўны Банк).

WPA